

## „Ашчадны” Сяржук

Скупы плаціць двойчы. Гэтую прымайку ведае кожны. Але не кожны жыве паводле яе. Сяржук з-пад Іюня ніколі не задумваўся пра філасофію нейкіх там прымавак. Для яго важныя былі толькі канкрэктныя факты. І калі ён сёння зарабіў трох доллары, то лічыў сябе на пяцьдзесят працэнтаў разумнейшым за таго, хто зарабіў толькі паўтары. Людзі на Івейшчыне не ўсе такія. Большасць жыве паводле старадаўняга ліцвінскага светагляду. Для іх важнасць маюць не ўдзёрыя аднекуль грошы, а рэчы больш высакародныя. Прыкладам, ці паважае чалавек радню сваёй жонкі. Або ці не здурэў настолькі, што стаў выпіваць налібоцкай гарэлкі, якая вядомая па ўсей Беларусі як бакштанская, больш, чым яго старая матуля магла выгнаць.

Сяржук мог выпіць мора, але чужым коштам. За свае грошы нават не хацеў есці. Пра такіх кажуць, што ён за капейку жабу ў Вільню пагоніць. Апошні раз я сустрэў яго ля выбарчай дзялянкі на прэзідэнцкіх выбарах 2001 года. Спытаў за каго галасаваў.

— Супраць усіх, — адказаў ён хмура. — Няма там нармальных. Лукашэнка мяжу з Расіяй знішчыў, а пазіцыянеры хочуць знішчыць мяжу з Еўропай. А як

жыць простаму чалавеку? Межы для таго, каб чалавеку было зручна. Без межаў ён загіне.

Я ледзь не памёр ад смеху. Успомніў адну старую гісторыю. А было так. Неяк надумалася група кантрабандыстаў памяняць свае машыны на лепшыя. Старыя прадалі і накіраваліся ў Нямеччыну купіць новыя. Быў у гэтай групе і Сяржук. Клопатаў з ім было больш, чым з немаўлем. Як усе ўжо прадалі свой спірт і цыгарэты, ён яшчэ лётаў па рынках і шукаў, дзе гэты тавар каштуе даражэй. Іншыя мусілі чакаць яго два дні. А таму шанцавала. Нават у нейкага выпівокі, што не меў грошай, за кілішак спірту выменяў новенькія пантофлі. Еў ён асобна ад іншых, каб не скідвацца грапшамі. Так яму было танный. І ў Нямеччыне, калі ўсе ўжо купілі машыны, Сяржук усё шукаў танныйшую. Мы яму дапамагалі, бо ўжо хацелася дахаты. А раз прыехалі разам, то разам трэба і вяртацца. І знайшлі яму лепшую чым сабе. І танныйшую. А калі мы пачулі, што Сяржук хоча застацца яшчэ на дзень, каб пагандлявацца і выгадаць яшчэ колькі марак, паўскоквалі з зямлі як жабы з ба-лота, у якім бухнуў дынаміт.

— Каб яго зямля завярнула, — зароў, што вар'ят, Юрэсь. — Каб яму гэтыя грошы на лекі пайшлі. Не будзем яго чакаць. Хай сам сабе радзіць.

— А я нікога ні пра што не прашу, — спакойна адказвае Сяржук, нібыта ён ужо не скраў у іншых час, нервы і сродкі. — Вы мне толькі растлумачце як ехаць дахаты.

Мы так і зрабілі. Паказалі шлях да аўтабана. Растлумачылі, што па ім ён даедзе аж да Польшчы. А там хай у людзей пытаецца.

Сяржук зрабіў так, як ямурайлі. Вось толькі на аўтабане скіраваў не ў той бок. Ехаў ён доўга, пакуль не скончылася паліва і грошы на яго. І спыніўся недзе пасярод хуткаснай трасы, каля знака, які не дазваляў ехаць менш ста кіламетраў у гадзіну, блізка каля са-

май заходній часткі Еўропы. Залез на дах сваёй машины, сеў і заплакаў.

Першымі яго заўважылі партугальскія паліцыянты. Як толькі высветлілася, што ў Сержука няма грошай каб заплаціць за бускіроўку машины, памаглі яму скапціць яе ўбок і хутка ўцяклі. Потым з'явіліся бандыты, якія размаўлялі па-расійску. Доўга білі небараку і як зразумелі, што грошай няма, вырвалі з машины магнітолу і паздымалі колы. Потым не так шпарка як паліцыянты, але дастаткова хутка, зніклі за даляглядам. Затым прыехалі яшчэ нейкія расійскамоўныя. Гэтая, убачыўшы пабіты Сержуковы твар, усё зразумелі адразу. Нічога не пыталіся, толькі забралі пантофлі і прапалі.

Чым гэта ўсё скончылася б, каб не адзін дальнабойшчык — невядома. Той прапанаваў Сержуку давезці да Беларусі, але за гэта запатрабаваў аддаць яму машину. Сяржук і плакаў, і на каленях стаяў, але на гэты раз нічога не выгандляваў. Так і даехаў да Беларусі. Без машины, без грошай, пабіты і босы, праклінаючы тых, хто паздышаў у Еўропе нармальныя памежныя кардонаны. Бо каб яны былі, то яго яшчэ на французскай мяжы завярнулі б назад. А як я заўважыў, што ён пацярпеў з-за сваёй скупасці, Сяржук адказаў:

— Не скупы я, а ашчадны. І ніколі не прагаласую за тых, хто нішчыць межы.